

Камуністычная Партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

271 (6850) | 23 лістапада 1940 г., субота | ЦЕНА 10 КАП.

Травільна размеркаваць даходы ў калгасах

Заканчваецца сельгаспадарчы год новых, слаўных перамог сацыялістычнага землепрацоўшчыкаў нашай вялікай Савецкай краіны. Калгасная вёска перамагае пер сабою радасныя, шчаслівыя дні. Ігравікі пажыноўцы плады сваёй частай працы на сацыялістычных палях і вясельных фестывалях. Гэты год азнаменуваўся новым магутным рухам шырокіх мас за высокай сталінскай ўрады, за развіццё сацыялістычнай жыццёвай і павышэнне яе прдуктыўнасці.

У гэтым годзе партыя і ўрад прынялі і далі важнейшыя рашэнні па сельскай гаспадарцы. Паставы ЦК ВКП(б) і ЦК ССРСР аб змяненні ў палітыцы зававаў і закупак сельгаспадарчых прдуктаў з'явілася магутным рычагом ўсебаковага развіцця грамадскай гаспадаркі. Чэсныя калгаснікі добра разумеюць, што шлях да далейшага ўздыму нашай вытворчасці і росту зможам і змагнем існаваць праз усмерцанае і развіццё ардырнай гаспадаркі, павышэнне прдуктыўнасці працы маючыся працоўнай дысплыны.

Дэкаванне калгаснага саюза і на клоп партыі і савецкага ўрада і асабіста Сталіна аб росквіце калгасаў і ўсё магутны рух ступоўнікаў. Многія калгасы расцвілі і могуць з часцю шчыра ступоўніка ўрада і заяваўшы калгаснікі сельгаспрадзі «Маяк сацыялізму». Барысаўскага раёна, і ініцыятыўна рух ступоўнікаў у БССР — арганізацыя да 235 гектараў пасеваў на 15 пунт зерных, калгаснікі сельгаспрадзі ардыі «Пі» з'езд ВКП(б)Б, Гомельскага раёна, атрымалі з плошчы 92 гектараў на 104 пунт зерных з 6 га гектара.

Павышэнне ўраджайнасці палёў і прдуктыўнасці земляробства і забяспечэння росту калгасных даходаў. Калгасная са зараз знаходзіцца наперадзі і выкавага размеркавання багатых даходаў. Правільнае размеркаванне даходаў у калгасах — справа вялікай палітычнай насці. Ад гэтага будучы зававаць даляна пспехі развіцця грамадскай вытворчасці.

Заваяваў Сталін яшчэ на першым Усеагульным з'ездзе калгаснікаў-ўдзельнікаў, у м 1933 года, заклікаў калгаснікаў знаваць чэсна, дзяліць калгасныя даходы па працы. Пры размеркаванні даходаў павінен быць поўнацю зававаць сацыялістычныя прынцыпы адыты працы — кожнага па яго здольнасці, кожнага ў яго працы. Важнейшая задача ўсёй ўрады і калгаснікаў, партыйных і сацыялістычных рабаў — не дапусціць аднаўлення даходаў, прабуваючы вышша за конт чэсных калгаснікаў.

Заваяваў Сталін яшчэ на першым Усеагульным з'ездзе калгаснікаў-ўдзельнікаў, у м 1933 года, заклікаў калгаснікаў знаваць чэсна, дзяліць калгасныя даходы па працы. Пры размеркаванні даходаў павінен быць поўнацю зававаць сацыялістычныя прынцыпы адыты працы — кожнага па яго здольнасці, кожнага ў яго працы. Важнейшая задача ўсёй ўрады і калгаснікаў, партыйных і сацыялістычных рабаў — не дапусціць аднаўлення даходаў, прабуваючы вышша за конт чэсных калгаснікаў.

Заваяваў Сталін яшчэ на першым Усеагульным з'ездзе калгаснікаў-ўдзельнікаў, у м 1933 года, заклікаў калгаснікаў знаваць чэсна, дзяліць калгасныя даходы па працы. Пры размеркаванні даходаў павінен быць поўнацю зававаць сацыялістычныя прынцыпы адыты працы — кожнага па яго здольнасці, кожнага ў яго працы. Важнейшая задача ўсёй ўрады і калгаснікаў, партыйных і сацыялістычных рабаў — не дапусціць аднаўлення даходаў, прабуваючы вышша за конт чэсных калгаснікаў.

Заваяваў Сталін яшчэ на першым Усеагульным з'ездзе калгаснікаў-ўдзельнікаў, у м 1933 года, заклікаў калгаснікаў знаваць чэсна, дзяліць калгасныя даходы па працы. Пры размеркаванні даходаў павінен быць поўнацю зававаць сацыялістычныя прынцыпы адыты працы — кожнага па яго здольнасці, кожнага ў яго працы. Важнейшая задача ўсёй ўрады і калгаснікаў, партыйных і сацыялістычных рабаў — не дапусціць аднаўлення даходаў, прабуваючы вышша за конт чэсных калгаснікаў.

Мінская абласць выканала план падзімнай сяўбы кок-сагіза

20 снежня калгасы Мінскай абласці выканалі план падзімнай сяўбы кок-сагіза 916 гектараў замест 900 па плану. Падзімная сяўба кок-сагіза працягваецца. (БЕЛТА).

Літаратурная выстаўка, прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння Фрыдрыхса Энгельса

Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імені Сталіна акрылася літаратурная выстаўка, прысвечаная 120-годдзю з дня нараджэння Фрыдрыхса Энгельса.

На выстаўцы прадстаўлены бяспмертна творы Энгельса на рускай, беларускай і польскай мовах. Серод іх — «Маніфест камуністычнай партыі» К. Маркса і Ф. Энгельса, «Дыялектыка прыроды», «Святыяскі вайна ў Германіі», «Анты-Дюрінг», «Людвіг Фейербах» і рад іншых твораў.

516 процантаў нормы

Рэкордная выпрацоўка тав. Кунішнікава атрымала ўчора — 22 лістапада — квіток, у якім указана, што дзённая выпрацоўка складала 146,6 кубаметра замест нормы 28,5 кубаметра. Такім чынам, брыгада выканала норму на 516,8 проц. Заработак кожнага дзеяча брыгады па асвоеным распорядку без прэмія-пабаўні і без прагрэсіўнага складу 34 руб. 50 кап. Дзеячы брыгады абавязаліся не зніжыць дзённых тэмпаў.

Атрымала ўчора — 22 лістапада — квіток, у якім указана, што дзённая выпрацоўка складала 146,6 кубаметра замест нормы 28,5 кубаметра. Такім чынам, брыгада выканала норму на 516,8 проц. Заработак кожнага дзеяча брыгады па асвоеным распорядку без прэмія-пабаўні і без прагрэсіўнага складу 34 руб. 50 кап. Дзеячы брыгады абавязаліся не зніжыць дзённых тэмпаў.

Выбарчая кампанія ў заходніх абласцях БССР. Прызыў у рамесленыя, чыгуначныя вучылішчы і школы ФЗА. ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ: А. Рабінюк — Агульнагарадская парода саграта-роў партбюро і дырэктараў прадпрыемстваў. А. П. Эльман — Увесь час іспі наперад. Палітдзень аб камуністычным выхаванні.

АРТЫБУЛЫ: С. Монаў — Некаторыя пытанні выхавання малых коксальцаў. Г. Гельман — Закончы будаўніцтва памяшканняў для жывёлы. Б. Блякер — Варнуць доўг краіне. Ф. Руцін — Там, дзе адсутнічае працоўная дысплына. ЖЫЦЦЁ Чырвонай Арміі: І. С. Чапін — Партыйныя пісьмы. А. Вязміраў — Першыя дзенькі малых курсантаў. Спартыўнае лесарубаў і возчынаў.

ЗА РУБЯЖОМ: Германскія паваленні. Англіійскія паваленні. Грэка-італьянская вайна. Выступленне Чэрчыля ў палате абшчын. Венгера-германскія эканамічныя перагаворы. Канадскі міністр аб вайнных пахрытаваных Канады. Прыбыццё румынскага прэм'ера Антанеску ў Берлін. Гітлер прыняў Антанеску. Злача французскага лінкора ангалічанам. Абярэжэнне аэсплтва Рэйтар.

Выбарчая кампанія ў заходніх абласцях БССР

Аддазім свае галасы за нашага кандыдата

ПНОСК, 22 лістапада. (БЕЛТА). У лекцыійным зале гарадскога партыйнага кабіна адбылася сустрэча выбарчыкаў Ленінскага выбарчага ўчастка з кандыдатам у дэпутаты ПНОскага абласнога савета С. М. Дрыжун.

З вялікай увагай прысутныя заслухалі даклад аб міжнародным становішчы. Затым слова атрымала работніца заплкавай фабрыкі імені 17 верасня, кандыдат у дэпутаты т. Дрыжун. Яна расказала выбарчыкам аб сваім жыццёвым шляху, аб пажытках працы на панах і аб раласных дзях повага жыцця, запобіжы прысутных, што з чэспе апраўдае іх зававаць.

Выступіўшыя на сходы — майстар цаха т. Паўловіч, работніца т. Дашковіч і іншыя расказалі аб вялікім аўтарытэце, зававаным т. Дрыжун часнай станаўскай работай на вытворчасці.

Аўтарытэт кандыдата

ВАЛГАБЫСК, 22 лістапада. (БЕЛТА). Калгаснікі сельгаспадарчай ардыі імені Малава на сваім сходзе аддадушы вылучылі кандыдатам у дэпутаты раённага савета старшыню Гудзевіцкага сельгаса Аляксандра Паўлаўна Улановіч.

Агульнаагрэа выбарчымі зарэгістраванымі для балатэроўкі на Гудзевіцкай выбарчай ардузе № 6.

Зусім дастойны кандыдат — такаа агульнаагрэа выбарчымі.

З самага маленства Алякс назвае гара жыццём. 14-гадовай дзючынай яна стала працаваць на чына Міхалавіча.

Увесь яе мізны заробатак ішоў на адытэ змажынасці бацькі пана.

Новае жыццё панаеся для Аляксандры Паўлаўны ў верасні 1939 года. З усёй прырада малата дзючына адытэ прамадскай работы. Яна становіцца агітарам у часе выбараў у Вярхоўныя Саветы ССРСР і БССР Алякс адытэ членам участковай камісіі. На гэтай работы пачалі працягвацца яе арганізатарскія здольнасці. Амаль у кожнага выбарчыка пабывала Улановіч на тэатры, таварыш з імі.

Наша актывістка

Марыя Антоўна Лукоўская, якую ім, сямяне вёскі Ясочы, вылучылі сваім кандыдатам у дэпутаты Дунаўскага раённага савета па выбарчай ардузе № 20, з'яўляецца лепшай актывісткай вёскі.

Марыя Антоўна нарадзілася ў 1898 годзе. Замі сваёй у вёсцы не было. З малых год ій прыходзілася батрачыць, хадзіць у горад у пошуках работы.

З прыходу Чырвонай Ардыі гаспадарка Лукоўскай была павелена графскай змелі. Марыя Антоўна актывна ўключылася ў прамадскую работу. Спачатку дапамагала сямейнаму камітату, а зараз сельсавету. У вёсцы яна арганізавала чыровныя куток, для якога адытэ частку сваёй хаты, арганізавала ачытку МОПР, была ўдзельніцай на ралізацыі зьяржаўнай пазыкі, за што праміравана.

Наша актывістка заўсёды памянае аб савачасным выкананні зьяржаўных абавязаньстваў, прымося нам свежыя газеты, журналы. У тым, што наша вёска з'яўляецца перадавой па выкананні зьяржаўных абавязаньстваў, вялікая заслуга Марыі Лукоўскай.

Калі паўстае пытанне аб вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты раённага савета, мы ўсе, у адытэ галас, заміні, што пашлем прадстаўніком у раённы совет будзе Марыя Антоўна Лукоўская. Гэту канкандыдату падтрымалі суседнія вёскі. Мы ўпэўнены, што тав. Лукоўская апраўдае наша давер'е і не паклавочы рук будзе працаваць на карысьць нашай сацыялістычнай ватчыны.

Л. НЕЙЗІН, давераная асоба; М. ЗІНЬКО, В. КІЕНАН, П. ЗІНЬКО, С. ДЗЯДЗЮЛЯ, І. ХАРНО — выбарчыя камісіі Ясочы, Верапаўскага сельсавета, Дунаўскага раёна, Вілейскай абласці.

Прызыў у рамесленыя, чыгуначныя вучылішчы і школы ФЗА

200 прызыўнікоў быхаўскага раёна выехалі ў горад Леніна

Быхаў, 22 лістапада. (Спец. нар. «Звязь»). Рабны Дох сацыялістычнай культуры перапоўнен. Сюды сабралася 200 прызыўнікоў, якія ад'язджаюць у Ленінград у рамесленыя вучылішчы металістаў і школы ФЗА. Юнакоў прышлі праводзіць іх таварышы па школе, па работы ў калгасе, прышлі бацькі, старшыні калгасаў. У жопага з ад'язджаючых і праводзючых — вясёлая, радасная ўзметка на твары. Вацькі, старшыні калгасаў і таварышы прызыўнікоў даюць наказ юнакам вучыцца на выдатна, набыць кваліфікацыю, чэсна і самаадытна працаваць на сацыялістычных прадпрыемствах.

Асабліва рад сёння Мірон Лазаўцоў, служачы раймагандзія. Ён з жопага Дар'яй прышоў праводзіць сваёх двух сям'ю — Ваню і Жоржа. Першау 15 год, другоу — 14. Ваня скончыў 7 класу, Жорж — 5. Абодва залічаны ў рамесленыя вучылішчы металістаў.

У нас 10 дзён — 8 хлопчыкаў і 2 дзючыны, — гаворыць маі прызыўнікоў Дар'я Лазаўцова. — Мы з вялікай радасцю праводзім Ваню і Жоржа ў рамесленыя вучылішчы і гаворым ім: кравіне патрэбны кваліфікаваныя людзі, дзю вучыцца, нашы дзепі, добра. Закончышы вучобу, працуйце так, як вучыць нас вялікі Сталін.

— У другі раз, — сказала Дар'я Лазаўцова, — мы пашлем у вучылішчы яшчэ двух сям'ю.

У 5 гадзін раіны 22 лістапада поезд адышоў ад станцыі Быхаў. 200 малых, азарных ішокоў раёна пашалі ў горад Леніна набыць кваліфікацыю, вучыцца працаваць на карысьць вятчючай кравіне сацыялізма.

Закончан прызыў у рамесленыя вучылішчы і школы ФЗА

БРСТ. (Нар. «Звязь»). Учора ў ўсёх раёнах абласці закончыўся прызыў моладзі ў рамесленыя вучылішчы і школы фабрычна-заводскага адування. Харатра, што паўсамясна колькасць надытых залу намага перавышае колькасць вакантных месц.

У Кошаўскім раёне, напрыклад, на 70 месц палана 410 залу, у Ружанскім на 142 месцы — 350 залу. У чынам па абласці на 1.160 месц палана 3.063 залы.

Прызыўныя камісіі залічылі ў рамесленыя вучылішчы 600 чалавек, у школы ФЗА — 560 чалавек. Серод прызываных — 86 ішокоў калгаснікаў.

Усёлы прызыў прашоў арганізавана, пры дружнай ады прызыўнікоў. 27, 28 і 29 лістапада адышоў ад працы прызываных у рамесленыя вучылішчы і школы фабрычна-заводскага адування. Для арганізацыі адыраў і суправажэння работ у дароце коксальска арганізацыі вылучылі спецыяльных груповаў.

Напярэдадні занятнаў у школах ФЗА

БАРЫСАЎ. (Па тэлефону). Школы ФЗА ў Барысаве дзюня рыхтуюцца да пачатку вучэбнага года. Выканком Барысаўскага гарсавета заслухаў даклады загаўчыкаў школ ФЗА № 24 — тав. Фіцельгольца і № 10 — тав. Спідрышкага.

Загаўчы школы № 24 тав. Фіцельгольц укаваў, што школа поўнацю абсталявана і гатова пачаць заняткі ў тэрмін. Інтэрнаты праміраваны ў парадак. Увесь неабходны інвентар ужо завезен. Абсталяваныя вытворча-вучэбныя дзюкі. Неабходныя вытворчае абсталяванне школа атрымала ад камітэта імені Кірава. Інструменты і адытэ для цэлаў закуплены і завезены.

Школа ўжаміастварана кваліфікаванымі кадрамі майстраў.

Некаторыя пазручнасці стварае адсутнасць самастойнай стасовай у школе. Па мораваных канторы грамадскага харчавання, навуачныя будыц ствалавацца ў агульнаабрабачнай сталовай. Улічваючы, што фабрыка працуе ў тры змены і загруза сталовай даволі вялікая, кіраўнікі сталовай і школы павіны расправаваць цёплыя графі, устававіць даклады галіны абслугоўвання навуачныя. Іначэй жожа атрымацца непатрэбная мітусня.

Знатна горд пахрытаваліся да пачатку вучэбнага года ў школе ФЗА № 10. Па сьведчанню будаўнічых арганізацыяў, ралент школы ў асвоеным закончан. Адытэ бсп цылы рад надаробак. Яшчэ не пачалася прамадла выаправада і каналізацыі. Трост «Дзятэстром» яшчэ не закончыў работу па праводзі электрыфікацыі на ўсё дзюкі школы. Не закончана яшчэ пабулова дзюкі. Якося рамонту нязка. У сталовай паабла сьпен зроблена протай, крэйдай, палюга не паабравава, унутраныя воены не зашпалены. Школа не мае ўласнага транспарта, між тым яна знаходзіцца за 5 кіламетраў ад горада. Асутнасць транспарта не дае магчымасці загатоўіць неабходную колькасць паліва.

Выключуючы надбайнасць працягваюць абласныя гандлюючыя арганізацыі, якія да 21 лістапада яшчэ не выслалі парадкаў па праводзі харчавання. Гарадскія адытэ аховы здароўя і народнай асыеты таксама працягваюць абмывавацца да асы школы. Яны не выкараві спецыялістаў для адытэ школьных памяшканняў, не ўстанавілі ступень прыгоднасці іх да заняткаў.

Час асытэ абмывава. Партыйныя і саветскія арганізацыі павіны прыняць асытэчныя меры да поўнага зшчынення асытэ непаладкаў з тым, каб свеваасова і нармальна пачаць вучэбны год у школах ФЗА.

А. ДЗЮЛОН.

Цукровая прамысловасць Савецкай Латвіі

Тры цукровыя заводы Латвійскай ССРС працуюць з поўнай нарузкай. Гэтым дзямі сыляе заканчваць палво цукровых буралоў. Амаль палавіна ўсёго ўраджаю цукровых буралоў перапрацавана ўжо.

У гэтым годзе заводы дадуць цукру на 30 процантаў больш мінулага года. У будучым годзе плошча пасеваў цукровых буралоў пашырацца на 25 процантаў. (ТАСС).

180 пудоу сухадольнага рысу з гентара Бірбіджаскага вонгтына станцыя на працягу пяці год працуе на стварэнне сартроў рысу для вырошчвання яго без паліва. Выведзеныя тры сарты сухадольнага рысу былі пасеяны ў гэтым годзе на адыраванай паліне. Сорт «Зялёны ўсход» даў больш 180 пудоў з гентара. (ТАСС).

100 тыс. гентараў субтрапчных культур У калгасах Закаўказзя плошча субтрапчных культур вырасла да 100 тыс. гентараў. Калгасы і саўгасы Грузіі здалі ў гэтым годзе дзяржавы звыш 51 тыс. тон чайнага ліста — на 6.300 тон больш леташняга. Пасяхова асыена чайная культура ў Азербайджане і Краснадарскім краі. У сарадзевіянскіх рэспубліках асыена культура цукровага тропіка і маслі. Упершыню ў Савецкім Саюзе атрыманы плады фінікавай пальмы. (ТАСС).

Выданне XXVIII тома твораў К. Маркса і Ф. Энгельса

У бліжэйшы час выхадзіць у свет пахрытаваны Інстытутам Маркса—Энгельса — Леніна пры ЦК ВКП(б) XXVIII том твораў К. Маркса і Ф. Энгельса. Гэты том змяшчае 226 пісем Энгельса за перыяд з 1888 на 1891 год. 130 з іх публікуюцца ўпершыню на рускай мове. Пісьмы адыраваны вялікім дзючам сацыялістычнага руху Еўропы і Амерыкі. Змешчан таксама ўрывак «Падарожжа ў Амерыку», напісаны Энгельсам на паражоже ў часе пазездкі ў 1888 годзе ў Амерыку. У «Дадавацца» лаюцца два памфлеты, раліававаныя Ф. Энгельсам.

Публікемыя ў гэтым томе пісьмы маюць велізарнае тэарэтычнае і палітычнае значэнне. Яны асыяляюць гісторыю сацыялізма і рабочага руху кацца XIX стагоддзя і прадстаўляюць сабой блюкны ўзры марксіскага аналіза, навуковага прабавацыя і кіраўніцтва да дзюня. Чыровнай пішо права усе непаўны праходзіць ішо барацьбы за стварэнне і ўсымерна ўстававане ралюцыйнай партыі пралетарыята, як зброі сацыялістычнай ралюцыі і дыктатуры пралетарыята. (ТАСС).

ПАБЕДЫТ ЗАМЕСТ АЛМАЗА

У электрычнай лампе гарыць тоненны вальфрамавы дрот-спіраль. Ён значна танейшы за чалавечы вола і ў расцягнутым стане дзюць відзь наўзброеным вокам. Гэты дрот вырабаюцца на Маскоўскім электрамашынавым заводзе ішокам шматразавай працяжкі праз алмазны фільтэр.

Пасля шматгадовах вонытэў інжынерам завода ўдалося замыніць дарагі алмаз пярвым сплавом — пабедытам. Вальфрамавы дрот дыаметрам да 0,20 міліметра зараз працягваецца праз пабедытвыя фільтэры. Правадзіцца вонытэ працяжкі яшчэ больш тонкіх сартроў. У бліжэйшы час завод зможа поўнацю асыабавіцца ад ужывання алмазаў.

КОРАТКА

Новы рыбакапільны завод уступіў у строй у Валдайскаму. Ужо ралічаны першыя тоны рыбы, паступіўшыя з Камчаткі.

Дакументыраваны слоўнік старажытна-грузінскай мовы пачала склацаць кафедра грузінскай мовы Тбіліскага дзяржаўнага ўніверсітэта імені Сталіна. Слоўнік, прызначаны для вялікіх/навуальных устаноў, ахвтае лексіку грузінскай мовы V—XI вэкоў.

Больш 1.500 твораў узбекскага музыкальнага фальклора сабраў узбекскі навукова-дзюелчы Інстытут мастацтвазнаўства. Пахрытаваны да друку зборнік народных песень. Да любіца Алішэра Навоі выпускаяцца зборнік народных мелодій на тэсты вялікага паэта.



На Савецкай кравіне



П А Р Т Ы И Н А Е Ж Ы Ц Ц Ё

НА ТЭМЫ ДНЯ

Агульнагарадская нарада сакратароў партбюро і дырэктараў прадпрыемстваў

21 лістапада адбылася агульнагарадская нарада сакратароў партбюро і дырэктараў прадпрыемстваў Мінска, скліканая гаркам КП(б)Б. Мэта нарады — палітычна выхаванне арганізацыйна-даследчыцкай дзейнасці адміністрацый прадпрыемстваў. З кароткімі дакладамі выступілі сакратары партбюро заводаў «Большык», імені Кірава і фабрыкі імені Талмана.

Партарганізацыя завода «Большык», — сказала сакратар партбюро гэтага завода Г. Айзенберг, — усю сваю ўвагу сканцэнтравала на аказанні палітычнай дырэкцыі ў выкананні вытворчай праграмы. У партбюро гэтага года партарганізацыя ўрэшце вывучыла работу заводскага транспарта, які з'яўляўся слабым участкам на заводзе, і дапамагла наладзіць яго работу. Сур'ёзна ўвагу ўдзялялася кантролю рэалізацыі ўказа ЦК і Саветаў Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня. Колькасць працуў значна скарацілася. У першым паўгоддзі было 70 працуў, а за час пасля ўказа — 28. Тое, што працуў яшчэ заставаўся не ліквідаваны, гаворыць аб недастатковай рабоце ў гэтым напрамку.

У апошні час партарганізацыя дасканала вывучыла становішча з прадукцыйна-аб'ёмнага пункту на заводзе. Гэта былі пачыны і абмеркаваны на партыйным сходзе. Пры дапамозе партыйнай арганізацыі дасягнуты некаторыя поспехі ў паліпавненні якасці прадукцыі. Як правіла, у падрыхтоўцы гаспадарчых пытанняў да партыйнага бюро і партыйнага сходу кожны раз прымае ўдзел у сярэднім 10—12 чалавек.

Істотнымі недахопамі ў ажыццяўленні партыйнага кантроля тав. Айзенберг лічыць тое, што партыйнае бюро яшчэ не вывучыла пыхавыя партарганізацыі па-дзелавому ўніманню і ставіць гаспадарчыя пытанні, што яшчэ слаба вывучана правяра выканання выніковых рэзультатаў. Недастаткова яшчэ прытаўвацца беспартыйным спецыялістам завода да вывучэння і падрыхтоўкі пытанняў, якія ставіць партбюро.

Завод «Большык» 10-месячным планам выканаў на 92 проц. У кастрычніку ад ачальніка паліпавненне ў рабоце — план выкалан на 105 проц. Задача партыйнай арганізацыі — забяспечыць усё рэзервы і дабца пуха выканання гадзота плана.

Значна горш пастаўлена партыйная кантроль над дзейнасцю адміністрацыі на заводзе імені Кірава. Сакратар партбюро тав. Гулік прымае, што бюро і яе асабіста дужа час не разумеюць сутнасці партыйнага кантроля. Партарганізацыя прадказала яму важнейшыя пытанні работы прадпрыемства. Нават залачы партарганізацыі ў сувязі з ўказам ЦК і Саветаў Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня партбюро свечасова не абмеркавала.

Тыя нехаткі гаспадарчыя пытанні, якія партбюро і ўніманню, абмеркавалі сябе належнай пархтоўкай, павяржана. На думку тав. Гуліка, у работе партарганізацыі зраз намячаюцца некаторыя палашанне.

Трэба сказаць, што ні Сталінскі райком партыі, ні гарком КП(б)Б не аказалі партарганізацыі завода імені Кірава належнай дапамогі.

Больш пухавым было выступленне сакратара партбюро фабрыкі імені Талмана тав. Шляпачніка. Партарганізацыя гэтага прадпрыемства мае значны станочны вохнт у ажыццяўленні партыйнага кантроля. — Гаворыць тав. Шляпачнік, — мы займаліся паліпавненнем работы адстаючых участкаў фабрыкі, ліквідацыя тав званых вузкіх месц. За 1940 г. партарганізацыя вывучыла і абмеркавала 13 важных гаспадарчых пытанняў. Прычым, гэтыя пытанні ставіліся не фармальна, а та сутнасці. Мы дабіліся ў кожным выпадку станочных рэзультатаў.

Матэрыял пух на працягу 8 месяцаў тэрміў работу ўсёй фабрыкі. Партбюро ўдзяла за гэты ўчастак. Усеважна вывучыўшы работу пуха, партарганізацыя абмеркавала гэта пытанне на сваім адкрытым сходзе. Былі вызначаны канкрэтныя меры.

Усе члены і кандыдаты партыі паказваюць асабісты прыклад на вытворчасці. Дружная работа партарганізацыі і дырэкцыі, мабілізацыя ўсёго калектыва рабочых далі свае станоўчыя вынікі. 9-месячная праграма выканана на 105,8 проц., план за кастрычнік — на 115,7, за 20 дзён лістапада — на 123,7. Перавыкананні таксама планавыя наметкі па выпуску прадукцыі першага сорту. Зараз партарганізацыя і ўсё калектыва змагаюцца за дэспрынавае выкананне гадзота плана да 5 снежня — Дня Сталінскай Канстытуцыі.

Некаторым пытаням падзяліўся тав. сакратар партбюро завода імені Барашылава тав. Вальфон. Цікавае мерапрыемства правіла партарганізацыя ў галіне барашы з працоўным на заводзе. Была пастаўлена задача — выявіць канкрэтныя вінуўнікі прастоў і прычыны, выклікаючыя іх. 3 гэтай мэтай была праведзена фатаграфія аднаго рабочага дна пэлай змяня ў двух пухах завода. Аказалася, што на працягу рабочага дна ў змяне было 56 чалавек, гадзіну прастоў. Сабраны матэрыял быў прааналізаван, змешчан у заводскай пухтатрыжці, абмеркаван у пухах і на агульназаводскім партыйным сходзе. Партарганізацыя патрабавала ўстаўлення матэрыяльнай адказнасці за прастоў, што дырэктарам і было зроблена.

Важнейшымі недахопамі тав. Вальфон лічыць, па-першае, адсутнасць масавага ў справе ажыццяўлення партыйнага кантроля дзейнасці адміністрацыі (у гэту справу яшчэ не ўцягнута ўся партарганізацыя, кожны камуніст на сваім участку), і, па-другое, — слабую праверку выканання прамых рэзультатаў.

Завод імені Барашылава працуе ўсё яшчэ недавальна. Тут яшчэ не дабіліся рэзкага паліпавнення якасці выпусканай прадукцыі. Партарганізацыя яшчэ за гэта сур'ёзна ўважана.

На істотныя недахопы ў работе партарганізацыі завода імені Барашылава ўказаў у сваім выступленні загадчык арганізацыйна-даследчыцкага гаркома КП(б)Б тав. Азерскі. Партарганізацыя навучылася ўніманню сур'ёзна пытанні работы завода. — Але пархнась стэлю яе работы, — гаворыць тав. Азерскі, — залічваюцца ў тым, што яна не ўвее дасягнуць справу да канца. Не раз партарганізацыя ставіла пытанне аб браку лішня, але сур'ёзна паліпавнення не дабілася. Так адрамае і з рэкам іншых пытанняў.

На парадзе выступілі тав. Гарлік (партбюро фабрыкі «Басцрычкі»), тав. Рогова (сакратар партбюро шпичаўнай фабрыкі імені Брунскай), тав. Зарэчка (партарганізацыя швейнай фабрыкі імені Брунскай) і сакратар гаркома КП(б)Б тав. Бручкоў, які абгуаў вохнт партарганізацыі ў ажыццяўленні кантроля дзейнасці адміністрацыі прадпрыемстваў.

Характэрна, што ні адзін з дырэктараў прадпрыемстваў, прысутнічавшых на нарадзе, не падзяліў сваёй думкай навохт практычна і дзейнага аджыццяўлення партыйнага кантроля.

Закрываючы нараду, сакратар гаркома КП(б)Б тав. Власаў паставіў перад партыйнымі арганізацыямі і гаспадарчымі кіруючымі прадпрыемстваў рат задач. Шырока разгарнуўшыся перадавыя ініцыятывы сацыялістычнае спарніцтва прынёсць прамысловасці горада першую сур'ёзную перамогу — план за кастрычнік выканан на 106,1 проц. Адзін рад прадпрыемстваў прадуўжае яшчэ адставаць. Задача калектыва ў тым, каб мношчв поспехі ў работе прамысловасці, каб не было ні аднаго адстаючага прадпрыемства. Мінская гарадская партарганізацыя павіна дабца пуха і дэспрынавага выканання гадзота плана ўсёй прамысловасці.

У работе нарады прынялі ўдзел сакратары Мінскага абкома КП(б)Б тт. Матвееў і Лабань.

А. РАБІНОВІЧ.



Заняті гуртка па вывучэнні «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» на гомельскай аб'ектнай фабрыцы «Прада». Злева — кіруючы гуртка прапагандамет цэнтральнага гаркомка КП(б)Б М. М. Пятас.

УВЕСЬ ЧАС ІСЦІ НАПЕРАД

Прайшло два гады з дня апублікавання гістарычнага рашэння ЦК ВКП(б) ад 14 лістапада 1938 года. Хоц іма на гэты момант некаторыя вынікі перабуоўмы прапагандамет марксізма-ленінізма ў Гомельскай абласной партыйнай арганізацыі.

«Кароткі курс гісторыі ВКП(б)» разлічаны ў першую чаргу на вывучэнне асноў марксізма-ленінізма нашымі кіруючымі кадрамі — партыйнымі, савецкімі, камсамольскімі і прафсаюзнымі. Да выхаду ў свет Кароткага курса вучоба гэтых караў была пастаўлена недавальна. Існавалі тавы тавы гурткі, школы, курсы ахавалі пераважна рэвалюцыйна-камуністы, а кіруючыя работнікі лічыліся закончымі гурткі, і па сутнасці гаворыць, многія з іх зусім не правалі над сабой.

Насяда выхду ў свет Кароткага курса і паставілі ЦК ВКП(б) становішча рэзка змянілася. У вучобе кіруючых караў аб'ёмнае рашэнне перабуоўмы. У першую чаргу гэтае неабходна аднесці да кіруючых партыйных караў. З 18 першых сакратароў райкомаў КП(б)Б 14 закончылі вывучэнне Кароткага курса і прысутнілі да работы над перахвочымі. Закончылі таксама вывучэнне Кароткага курса 19 другіх сакратароў і 9 траіх сакратароў райкомаў КП(б)Б.

Сакратар Чыгуначнага райкома КП(б)Б тав. Гарыч, пухішы зраз сам вывучаюць Кароткага курса і прысутнілі да работы над перахвочымі. Закончылі таксама вывучэнне Кароткага курса 19 другіх сакратароў і 9 траіх сакратароў райкомаў КП(б)Б.

Трэба прызнаць, што абласны камітэт КП(б)Б недастаткова арганізаваў кантроль над тэарэтычнай вучобай, не стварыў грамадскай думкі супроць тых, хто ўхіляецца ад вучобы над рэзнымі прагматамі.

За два гады прапрабена многае, але нарэшце яшчэ больш работы, бо сутнасць партыйнай вучобы заключаецца ў тым, каб увесь час ісці наперад і наперад, не адставаць.

Гомельская абласная партыйная арганізацыя прыкладзе ўсе намаганні, каб выканала ўказанні таварыша Сталіна, узрабрыць нашы кадры рэвалюцыйнай тэорыяй, веданнем законаў развіцця грамадства.

А. П. ЗЬЛМАН, сакратар Гомельскага абкома КП(б)Б па прапагандзе.

Палітдзень аб камуністычным выхаванні

Палітдзень Гомельскага аддзялення Беларускай чыгуначнай арганізацыі шырока рэзюсненне далакта тав. М. І. Калініна аб камуністычным выхаванні. На ўсё прапрыемствах вузла, лінейных станцыях адітарамі правалі чыткі і гурткі, увялі раз'ясненне далакта з станам камуністычнага выхавання на прадпрыемстве.

Зараз палітдзень аддзялення рыхтуе адзіны палітдзень па далакта тав. М. І. Калініна. Палабарны і праінструктаваны далактычымі. Насясныя газеты рыхтуюць спецыяльныя нумары, прасяваючыя пытанням камуністычнага выхавання.

Больш года, як вышча з-пад іга польскіх лабоў, — і механічна прымяняюць тут тыя-ж металы работы і кіраўніцтва, якія ўдасцівы зраз нашым старымі арганізацыям камсамола. А кіба можна забываць, што сённяшні камсамолец калгас імені Сталіна і многіх іншых калгасоў абласці — гэта юнакі і дзідзяткі, якія нарадзілі ў новынасна няжкіх сацыялістычных умовах, што ўвоны гэтыя палкалі на іх свой адбтак? Пераважна большасць камсамольцоў калгаснай арганізацыі — аўсім малымішчыяны.

Камсамолятам-навічкам калгаса неарзумелыя яшчэ многія важныя пытанні: як правільна аформіць прагатак; што такое адкрыты камсамолецкі сход і якія на ім можна ставіць пытанні; якія павінны быць узварамаднісны камсамолецкай арганізацыі з прадзеўнем калгаса; пад чым кіраўніцтвам працуе камсамо.

Члены арганізацыі набалі пуха статут ВКП(б). Чыталі калектывна. І ўсё-ж многае асталося неразумелым. Ясна, што малым камсамоляцкам вельмі неабходна сістэматычная дапамога. Па жалю, яе не аказваюць кіруючыя камсамолецкія органы. Яны не займаюцца канкрэтна, дыферэнцыравана, крапатавіта тавой вайлік і складанай справай, яе палітычнае выхаванне камсамоляцоў і несамязнай моладзі.

У калгасе імені Сталіна вельмі часта бывалі прадстаўнікі райкома партыі, і часам і райкома і нават абкома камсамола. Яны звячачына ходзілі па лалях калгаса, залічваюць у новую калпашню, у кароўнік, на сванірыг, даюць указанні старшынкі, брыгадзірам. Вечарам выстулаюць з прамовамі, далактам. А вось паліпавненне яе належыць жаждці і работай камсамолецкай арганізацыі, даламатч камсамоляцкам правільна разабрацца ў тым ці іншым важным пытанні — у гэтых прадстаўнікоў «часу нехалае».

А чаму-б райком КП(б)Б не прыпываць азначасова да выпрашана гаспадарчых пытанняў калгасную камсамоляцкую арганізацыю. Няхай-бы камсамоляцы пры-

КАЛГАСНЫЯ ХАТЫ-ЛАБАРАТОРЫ

Хаты-лабараторыі аказваюць пухавую дапамогу калгасам у барацьбе за высокі ўраджай, павышэнне прадукцыйнасці жыт'вагадоўлі. Хаты-лабараторыі — правільна перадавай стыханалістай апаратыкі і вохнту Усеаюнанай сельскагаспадарчай выстаўкі. Але гэтым далакце не вычарываецца іх значнасць.

Роль хаты-лабараторыі ў наядкніці ўраджайнасці калгасных палёў можна бачыць на рэльефе прыкладу. Вохнем хаты-б калгас «Чырвоны сляг», Яноўскага сельсаведа, Асіпавіцкага раёна. Загалчы хаты-лабараторыі Іван Чарыжа за апошні год працраў выліну сорту. Зараз партарганізацыя і ўсё калектыва культуры, кашошыны і ільну. Хата-лабараторыя забяспечыла выкананне калгасам плана аграмерпрыемстваў, арганізавала аграпрыхвочу калгаснікаў.

Прымяненне рэпшту хаты-лабараторыі на шырокіх масівах дала магчымасць значна павысіць ураджайнасць зернавых культур. Сялета сярэдняй ўраджай азімага жыта па калгасе складала 13,5 цэнтнера з гектара супроць 7,2 цэнтнера ў 1939 годзе, ячменю — 14,5 пэнтнера супроць 8,3 цэнтнера, пшаніцы 10,2 цэнтнера супроць 6,5 цэнтнера ў 1939 годзе.

Не менш важнаю роллю ў павышэнні ўраджайнасці атыграла хата-лабараторыя калгаса імені Сталіна, Байкаўскага сельсаведа, Мінскага раёна, калгаса імені Калініна, Дрысенскага раёна. Гэтыя і дзясцкі ішчыя перадавыя хата-лабараторыі былі ўдзельніцамі выстаўкі ў 1939 і 1940 гг.

Анак толькі ў асобных раёнах рэспублікі работа хата-лабараторыі пастаўлена на належную вышыню. Да такіх раёнаў трэба дасягнуць Асіпавіцкі, Слуцкі і Пухавіцкі. У Асіпавіцкім раёне хата-лабараторыі перафарміраў у сапраўдныя аграпрыхвочныя цэнтры калгасоў. 5 лепшых загалчыкаў хата-лабараторыі зраз абслугоўваюць па некалькі калгасоў. Фактычна яны выконваюць функцыі ўчастковых аграмахоў.

На жаль, партыйныя і савецкія арганізацыі многіх раёнаў рэспублікі яўна недавальнаюць значнасць хата-лабараторыі, не ўдзяляюць ім належнай увагі. Гэта ў першую чаргу адносіцца да Гомельскага абласці. Тут к мяну 1940 года пашына было 500 хата-лабараторыі, а на сённяшні дзень ёсьць толькі 97. Многія з іх існуюць толькі на паперы. У Рэчыцкім і Барысавіцкім раёнах няма ні адной хаты-лабараторыі.

Не лепшае становішча ў Магілёўскай і Вілейскай абласцях.

Наогул ва ўхоўных абласцях рэспублікі ёсьць толькі 790 хата-лабараторыі замест патрэбных 3 тысяч.

Значным тормазам у арганізацыі новых хата-лабараторыі з'яўляюцца адсутнасць кіруючых караў. Падрыхтоўка кіраўнікоў хата-лабараторыі павінна займацца раённыя змольныя аддзельніцы. Гэта работа неарганізавана. Калі ў асенне-зімовы перыяд 1939/40 г. у рэспубліцы было падрыхтавана 250 загалчыкаў хата-лабараторыі, то сёлета нічога не зроблена. Ні адзін з раёнаў рэспублікі да гэтага часу нават не скарэстаў адпаведна Паркамсамам БССР сродкі для правядзення кароткатэрміновых семінараў загалчыкаў хата-лабараторыі.

Зараз з надыходам зімы калгасным хата-лабараторыям прадстаіць вайкава і сур'ёзная работа. Яны павінны забяспечыць арганізацыю асенне-зімовай аграпрыхвочы калгаснікаў, ачытку насенных і стыхавых фоміў, аналіз насення, збор званых утвараў і падрыхтоўку торфу і торфагносавых кампастаў.

З гэтымі задачкамі хаты-лабараторыі справяцца толькі пры шэрагавым падрыхтванні з боку праўдэльнай калгасоў і раённых арганізацыі. Пры гэтай умоўе яны адіграюць рашучую ролю ва ўдзяне ўраджайнасці калгасных палёў.

ЗАСЕЯЦЬ ЛЕСАМ ПЯСКІ І ПУСТЫРЫ

Увоны бачыць ўзбаражыны Дня шырокіх паставы паласі Дзюль вету нясуць пясак з ад го месца на дугі пакрываюць ім саванітыя травы, заспаюць пяском. Толькі выпадковыя расны ўмязняку або нізкарослай хваі часам перагарадаюць шлях сшычу пяскам.

Такія сшычныя пяскі можна сшычу і ў Гомельшчыне, і ў ваколіцах Івацкіх Бель у Старобінскім, Гаўсым і Івацкіх раёнах рэспублікі. Дзе-ні-дзе на чашчых калгасніц пясакімі залу-пашу, якад затрымавае далайшае перарванне пяску, дае каштоўны матэрыял пшэных вырабаў і адначасова стыхавы для далайшага аблесненія бела-пастыроў.

Плошча сшычных пяскоў, пастыроў так званых непрагодных зямель пух змяшчаецца. Асобныя ўчасткі пашчэ засаджваюцца лесам і хмызняком, радзе раёнаў ужо даўно пачалі пухаваць найбольш небяспечныя ўчасткі пяскаў. Але ўсё-ж да гэтага часу пяскі і пастырымі толькі на ўсходніх абласцях БССР заліта каля 96.000 гектараў.

Такая плошча, пакуль бескарысна, а тавы засаджана шалюгай і больш каштоўнымі пародамі дрэў.

У адной толькі Палескай абласці шыльняная камісія абкома партыі і выкома абласнога савета выявіла ў гэтым годзе каля 32 тысяч гектараў зусім прагодных пад пасев сельскагаспадарчых культур пяскаў і пераполаў. У Пухавіцкім раёне ў 32 калгасе пашчэ 3.223 гектары пастыроў. У двух буйных калгасе гэтага раёна ёсьць па гектараў непрагодных зямель, якія з пухам могуць быць аблесены, з пухчасу і скарэстаўны над сельскагаспадарчых культур.

Шалюгаванне пяскоў з'яўляецца перадавым іх аблесненнем. Дзэ, пасаджана на пясках, расце не горш, чым на чытайнай глебе, і стварае на паверхні лішні, спрыяючы паступоваму аблесненню гэтых участкаў. Найдасяжна пара да галавання пяскаў і аблесненія іх — вохнт пасадкіны матэрыял і пасенне можа знайсці ў кожным раёне. У многіх ніптах ёсьць спецыяльныя пітомнікі разнастайных парох дрэў, содыных для аблесненія пяскаў і пераполаў.

Пасадкіны матэрыял і пасенне можа знайсці ў кожным раёне. У многіх ніптах ёсьць спецыяльныя пітомнікі разнастайных парох дрэў, содыных для аблесненія пяскаў і пераполаў.

Далакца наравільна было-б засаджваць пяскі і пастыры адным хмызняком-пашчэ. У радзе раёнаў ёсьць намяла з прастуточных участкаў, дзе з пасеве можна садзіць і селіх сасну, ёлку і іп каштоўныя парох дрэў. Пасадкіны матэрыял або пасенне гэтых парох можна рымаць у масювых асіпавіцкіх. Неважну тэхнічную дапамогу калгаснікам гэтай важнай справе могуць і паві аказаць леспікі, аб'езчыкі, а таксама савады, якія ёсьць пры кожным раёне дзэ.

Справа аблесненія пастыроў і шыма выключна важнае дзяржаўнае чане. Вохнты калгаснікаў Мазырскі, Пухавіцкага і Глукага раёнаў пашчэ, што звычайнай пасадкай шалюгаў і на затрымаць далайшае пераоаўванне сшы і наступленне іх на сельскагаспадарчых пасевы.

Новыя лясныя масівы, якія ўзнілі на непрагодных раей зямлях, бу сшыраць паліпавненню кліматычнаму павышэнню ўраджайнасці. Лес, вырашаны на пясках, дасць каштоўную драўніну масу для нашай дэрапарты прамысловасці і для будаўніцтва ў ксах.

Трэба па-большэвішку ўважана за сёнае пяскаў і пастыроў.

Некаторыя пытанні выхавання маладых камсамольцоў

У Вілейскай абласці нас цікавіла лепша калгасная арганізацыя камсамола. — Паліпавненне ў Паставах, у калгасе імені Сталіна, — паралі ў аб'ёме ЛКСМБ і паліпавненне: — Але гэта арганізацыя вельмі ўжо часта фігуруе ў нас, хаты-б не перахваліць маладых камсамольцоў.

Тое-ж самае раілі і ў Паставах. — Камсамольская арганізацыя калгаса імені Сталіна, Куропальскага сельсаведа, — перадавала ў раёне, — сказала сакратар райкома ЛКСМБ тав. Патрова. Аднак, фактаў, які-б павярждалі гэту азімку, яна мела зусім недастаткова. Гэты арганізацыя самая далакца ад раёнага цэнтра і тав. Патрова прызналася, што яна там яшчэ не была.

... Літы 1940 года. На двараў старо 40-градуусны мароз. Дароты былі занесены снегам. І вох у Пастаўскім райком камсамола зайшла група сялянскай моладзі. Гэта былі батракі і беднякі з вёскі Куропалле. Давелішыся, што пачаўся прыём у камсамо, яны пачалі прыняты сюды за 18 кілометраў, каб расчытаць падрабязна, што такое камсамо і як можна паступіць у лаву арганізацыю.

Райком ЛКСМБ паслаў тады ў вёску Куропалле свайго прадстаўніка. Праз некаторы час на пасаджэнні бюро райкома былі прыняты ў рады камсамола некалькі юнакаў і дзідзят з Куропалля і створана там партыйна арганізацыя камсамола.

Адметнай рысай новых камсамоляцоў з'яўляецца іх высокая актыўнасць, прагнасць да вельмі вялікае жаданне пашчэ асабісты прыклад у працы, быту. Камсамоляцы хутка азнамелі, што адна правільны шлях для працоўнага сялянства — калгасны шлях. У гэтым яны

пераканалі і сваіх бацькоў і многіх суседзяў. Камсамоляцы адны з першых у Куропаллі ўступілі ў калгас, які калгаснікі назвалі іменем вялікага Сталіна.

Члены камсамола лічылі для сябе вельмішым абавязкам быць упервае калгасны мас. Таму на ўборны збожжа камсамолякі Валенціна Купра, Людміла Пронька, Марыя Собаль, Тамара Курдзінка Марыя Аулас уручыну выжылі на дзэ і больш нормы ў дзень. Камсамоляцы Шкалай Пронька, Валзімір Хадкевіч, Весавад Курдзінка зарэабалі на касце шэдаўна не менш двух прадаўцаў.

Ішчы прыклад. У калгасе не было Дома сацыялістычнай культуры. Тады камсамоляцы рашылі адрамантаваць і абсталяваць пад Дом сацыялістычнае староу, залічваюць ўж хату. Дзём гэтай справай занятыя яны не мелі магчымасці: былі част уборкі. І члены арганізацыі тры ночы не спалі, а рашэнне свёе ўсё-ж выканалі.

Вызнічны прыклады. Яны сведчалі аб высокай актыўнасці і ініцыятыўнасці камсамоляцоў. Аднак, азнамелішыся глыбей са зместам і напрамакам дзейнасці гэтай арганізацыі, не няжкі заўважыць тут карэпныя недахопы.

Цэнтральнае задача партыйнай калгаснай арганізацыі ЛКСМБ заключаецца ў тым, каб яна вучылася ўхоўваць у работу свайго калгаса, каб яна набывала навакы арганізаванага вырашэння пытанняў гаспадаркі, палітыкі, унутрасаюнага жыцця і пашынна ўніманьня да ўроўню памочніка партыі, праваліцца партыйных дырэктароў ў калгасе.

Ці дастаткова і ці правільна развіваецца маладая арганізацыя камсамола ў гэтым напрамку? У калгасе імені Сталіна на працягу першага гаспадарчага года мелі месца ар-

ганізацыйныя і гаспадарчыя непадалкі. З імі актыва змагаўся старшын прадзеўня калгаса, былі батрак, зраз кандыдат у дзідзяткі абласнога савета Грыгорый Бундра. Але камсамольская арганізацыя, якая на аснове статута ВКП(б) мае права ініцыятыўна ў абмеркаванні і паставіну перад аднавоўным партарганізацыямі ўсёх пытанняў работы калгаса, стаяла ў баку ад пытанняў гаспадаркі; яна не здала аказаць калгасу дапамогу ў знішчэнні недахопаў і паліпавненні яго работы.

Арганізацыя не абмеркавала як належыч ні аднаго больш-менш важнага гаспадарчага пытання. Асобныя пытанні, якія ставіліся, вырашаліся няправільна. У практыцы работы арганізацыі нагляднае тэндэнцыя прадставіць не заадно з прадзеўнем калгаса, а аджыоўвацца ад яго.

Само сабой

СПАБОРНИЦТВА ЛЕСАРУБАЎ І ВОЗЧЫКАЎ

ПРАДЫ МАЛАДЫМ ЛЕСАРУБАМ

Піра брадэла арганізавалася 18 студзеня 1939 года. За час сваёй работы асканала авалодаць стаханавіцкімі прамі і навукамі ім многіх дзеячоў. Намы вучы працуюць зараз у Украінскай і Татарскай АССР, на Украінскай і захадніх абласцях Беларускай Рэспублікі.

У АДАК НА ВЫКЛІК БРЫГАДЫ МІКЦЕВІЧА

БРЭСТ, 21 лістапада. (Нар. «Звязды»). Лесарубы і возчыкі Беларускага леснага аб'екта пачалі працаваць у гэтым годзе ўжо ў першы дзень года. Усім інакш праца трымаць погі пры валцы дэкавага пілоў. Вальшчыкі ўпрацаваць левым каленем у ствол, а правай нагой адступае ад дрэва на пэўны крок. Гэта да магчымасть лесарубу можа стаць на нагах і добра ўладваць дэкавага пілоў.

ТАМ, ДЗЕ АДСУТНІЧАЕ ПРАЦОУНАЯ ДЫСЦЫПЛІНА

За тры кіламетры ад раённага цэнтру размясцілі буйныя калгасы «Беларуская вяска». Калгасы гэтыя некалькі сот сем'яў. Аднак на грамадскіх работах з'яўляюцца вельмі рэдка калгаснікі. Старшыня калгасы Федар Малавуцкі заяўляе: — Сёння выйша на работу 260 чалавек.

Тэмпы лесазатовак нарастаюць

ЖЛОБІН, 21 лістапада. (Спец. нар. «Звязды»). Зварот стаханавіцкай брыгады лесарубаў Стаўбужскага леспрагаса знаходзіць шырокі выхад у калгасных раёнах. Сельскагаспадарчы «Рассвет», Майскага сельсавета (старшыня тав. Семячак), абмеркавалі гэты зварот на пашыраным саюзніцкім праўдзіньні калгас, рашыла кватэральны план лесазатовак і вывезлі поўнаасо вывезаць за 5 снежня — Лія Стаўбужскай Каньштэтуці.

Высокая выпрацоўка

ВАСІЛЕВІЧЫ, 22 лістапада. (Нар. «Звязды»). Бабіці мехпункт адным з першых у абласці на 10 лістапада поўнаасо вывезаць галавы план лесазатовак. Затоваўлена 110 тыс. кубаметраў драўніны. Зараз на мехпункце разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва на дэтармінавае выкананне плана лесазатовак чарвэртага кватэра.

ЖЫЦЦЕ Чырвонай Арміі

ПАТРЫЯТЫЧНЫЯ ПІСЬМЫ

Панавісшая была служба ў царскай арміі, імямі навука развіццямі з рэвалюцыяй: «Последний погонный денечек гуляю с вами я, друзья»... А зутра... а зутра заплачу бешка, маші, браты, сёстры. Прыводзі ў царскую армію ператваралі ў палачыне жыцця чалавека. Стары салдацкая частушка праўдыва выражае каржыня ўмовы жыцця ў царскай арміі: «Я отечества защита, А спина моя изгита, Я отечеству отдала, — В тучках, патлах — вся награда».

Вярнуць доўг краіне

Івануўскага мехлеспункта

Закончыць будаўніцтва памяшканняў для жывелы

Цяпер і абсталяваныя памяшкання для жывелы — адна з асноўных умоў паспяховага развіцця жывёлагадоўлі ў калгасе.

Вярнуць доўг краіне

Многія камп'ютэра часу трапляюць рабочыя на атрыманне інструмента.

Вярнуць доўг краіне

Многія камп'ютэра часу трапляюць рабочыя на атрыманне інструмента.

Вярнуць доўг краіне

Многія камп'ютэра часу трапляюць рабочыя на атрыманне інструмента.

Вярнуць доўг краіне

Многія камп'ютэра часу трапляюць рабочыя на атрыманне інструмента.



Маладыя вольніцы сельскагаспадарчай арміі імя Момылава (Беліцкі раён, Варэцкі раён): Ілья Міхайлаў, Ілья Міхайлаў, Ілья Міхайлаў, Ілья Міхайлаў, Ілья Міхайлаў.

Б. БЛЯХЕР.

І. С. ЧЭПІК, намеснік палітруна.

П. КАВАЛЕЎ.

Ф. РУЦІН.

Г. ГЕЛЬФАНД.

А. ВЛАДЗІМІРАЎ.

